



*Людміла СІЛЬНОВА*

## «КАСМІЧНЫ» АЎТОГРАФ

У глыбіні старажытнасці з практичных патрэб чалавецтва ўзікла астраномія — навука пра зоркі-кветкі, пра руху, будову, паходжанне і развіццё касмічных цел, іх сістэм і вялікага Сусвету ў цэлым. Для назірання за начным небам старажытныя людзі будавалі найпрацейшыя аграрна-астрамічныя «абсерваторы». Адно з такіх збудаванняў з адпаведна зарыентаваных валуноў вялена ў Беларусі. Яно размяшчаеца каля возера Янова ў Палацкім раёне на Віцебшчыне — своеасаблівы «беларускі Стоўнхендж».

Зямля Віцебшчыны нарадзіла і ўскальхала беларускага мастака-касміста Язэпа Драздовіча (1888—1954), які моляваў свае фантастычныя сны — падарожжы да іншых планет, а свае родныя краівіды бачыў як бы з птушынага палёту, а то і «з касмічнага боку», нібы зачараванымі ў сваёй вельчай прыгажосці і цэльнасці.

Усім графічным і жывапісным работам Драздовіча паярэднічалі падрабязныя занатоўкі пабачанага, якія можна прачытаць у знакамітых дзённіках мастака. Фрагменты іх друкаваліся ў 1990-х гадах у часопісах «Мастацтва», «Маладосьць» і некаторых іншых. Да прыкладу, вось такі цікавы запіс: «З пятніцы на суботу я меў шчасце і яшчэ зрабіць адну калягадзінную вандровачку па Месяцы. Бачыў дзіўную краіну з серабрыстым дзённым небам... Бачыў шмат крута-горых у лясістых берагоў вадападаў, цяснін, астрavoў. Пралятаў скрэз залацістабазальтавы гrot. Бачыў гарачакрынічныя вадамёты (фантаны). Бачыў чырвонаружовы астрavok, увесь укрыты нейкімі празрыстымі крышталіямі». (Захаваны граматычны асаблівасці арыгінала.) Гэтыя радкі Язэпа Драздовіча ўспрымаюцца як мастацкі тэкст, багаты яркімі, трапічнымі вызначэннямі.

А яшчэ Драздовіч як мастак у час сваіх вандровак па вёсках, як успаміналі сведкі, любіў ладзіць сапраўдныя лекцыі па астрономіі — з дапамогай лямпі і гарбузоў тлумачыў, як адбываюцца змены фаз Месяца.

Такім чынам, можна сказаць, што Язэп Драздовіч — незвычайная, рэдкая асoba ў гісторыі беларускай культуры, у пэўным сэнсе — ключавая яе фігура. Выдатны мастак, этнограф, пісьменнік і педагог, ён меў у сваёй душы найвялікшай моць жаданне — спазнаць той далёкі Сусвет, жыццё на іншых планетах, механіку і гармонію космасу. «Есць нейкай незразумелай для нас таямнічая сіла, якая кіруе гармоній рухаў нябесных цел», — прызнаўваўся ён. Гэтае жаданне, смелая памкненні яскрава адлюстраваліся ў такіх серыях яго карцін, як «Жыццё на Марсе» (1921), «Жыццё на Сатурне» (1932), «Космас» (1940) і інш.

У 1931 г. мастак выдаў у Вільні кніжку «Нябесны бег», як ён пазначае, «з уласнаручнымі лінартытамі», у якой імкнецца вызначыць асаблівасці вярчэння Зямлі, паказаць дасканаласць судносін аброчоў Сатурна... Нідаўна на адным з асобінікаў гэтай кніжкі, які захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, выяўлены дароўны аўтограф Я. Драздовіча Беларускай студэнцкай карпарацыі «Скарнія».

З дапамогай кніг зробім і мы своеасабліве фантастычнае падарожжа ў мінулае — пабачым час і аbstавіны дарэння гэтай кнігі.

Як вядома з біяграфіі мастака, на пачатку 1930-х гг. ён часова быў беспрацоўным. Пакінуўшы працу настаўніка малявання, прыехаў у Вільню — беларускія Афіны, — дзе спрабаваў уладкавацца, знайсці трывалы заробак. Рыпучымі прыступкамі лесвіцы па вечарах уздымаўся ён на свой паддашак у прадмесці Вільні Ліпаўцы — «упадабанае дзеля ўзвышшанага жыцця памяшканне». Вось як піша

пра гэтую «абсерваторию» сам Драздовіч: «Тут я ўстрайваю сабе небаводную працоўню, у якой прынімаюся да выкрасаў аб стане нябесным і даю аблічэнні, пішу, рысую, маю небазнаўчага зместу абрэзы».

Даследчык жыцця і творчасці Язэпа Драздовіча Арсен Ліс у кнізе «Вечны вандроўнік» гаворыць аб станоўчым упрымлівым гэтай сітуацыі — процьма вольнага часу! — на творчыні ўнікальнага мастака. Цяпер Драздовіч часта наведваў Віленскую публічную бібліятэку, «спяшаўся... пад скляпеннем, што ўражвалі ў юнацтве партрэтамі старажытных вучоных, нябеснай сферай, знакамі планет».

Між іншым, у Вільні была калісці адна з найстарэйшых навуковых астронамічных абсерваторый у Еўропе. Яна мела вялікую бібліятэку. Але абсерваторыя спыніла сваю дзейнасць пасля пажару 1876 г. Тым не менш традыцыі ўгледаща ў зорнае неба, аура «касмічнай выведкі» — засталіся...

Цікава, што, як чытаем у аўтарскім прысвячэнні да брашуры «Нябесны бегі», менавіта маці — жанчына з народа — натхніла Драздовіча на вывучэнне законаў неба і Сусвету: «...матцы Юзэфе, ад каторай не раз даводзілася чуць: «Вучыся і спазнай Нябесныя бегі...» У нас і цяпер людзі звязртаючы ў сваіх малітвах да жаночай інастасі найвышэйшай боскай сілі: «Царыца Нябесная!..»

Мяркуючы па ўсім, у асобе мастака Язэпа Драздовіча мы маєм прыклад творчай індывідуальнасці рэдкага, сапраўднага адраджэнскага тыпу — *Homo universalis* (чалавека універсальнага), ідэал, які прапаноўвае нам кожны раз новая хвала культурнага руху пад сімвалічнай стара-даўніяй назвай Адраджэнне. (І гэта не толькі хрыстаматычная эпоха Адраджэння ў XIV–XVI стст.) Прыклады герояў-адраджэнцаў — астраном Галілей, вандроўнік Магелан, мастак Леанарда да Вінчы (дарэчы, Драздовіча называлі «беларускім Леанарда да Вінчы»), пісьменнік Сервантэс, выдавец і першадрукар Скарына... А таксама Пічэта, Ластоўскі (якому Багдановіч, па словах сучаснага нам пээта, «не ў Вільню — пісаў у Афіны... нясмелы ліст») і многія іншыя ў гэтаксама вызначальныя для пэўнага чалавечага грамадства часы. За словам «Адраджэнне» — іншая ў адносінах да пануючай культурнай традыцыі, заснаваная на веры ў пазнавальныя магчымасці чалавека, роўнасці полаў і павазе да жанчыны...

Сам тэкст дароўнага аўтографа Язэпа Драздовіча выкананы адным з яго адметных поchyркаў — са знакамітым «завітушкамі» (як знакам інтэгравала, бясконцасці, бясконцага развіцця) ля асобных літар — і чытаеца так: «Дар аўтара для Карпарацыі «Скарынія». Я. Драздовіч (роспіс). <Вільня>13.11<1931>». На вокладцы і на тытульным аркушы пунсовай фарбай прастаўлены штамп гэтай карпарацыі.

Некалькі слоў пра «Скарынію». Мяркуючы па штампе, назва пісалася лацінскімі літарамі — *Scorinia*. Арганізацыя была заснавана ў 1931 г. групай былых сяброў Беларускага студэнцкага саюза, які складалі студэнты-беларусы Віленскага ўніверсітэта ў 1920–1939 гг. (друкаваны орган БСС — часопіс «Студэнцкая думка», а дэвіз — «Айчына і Навука»).

У 1934 г. з-за палітычных поглядаў яе сяброў «Скарынія» была скасавана рэктарам універсітэта, а ў пачатку 1934 г. — зноў адноўлена, цяпер ужо пад назвай «Беларускае студэнцкае таварыства імя Ф. Скарыны».

Але гэта ўжо зусім іншая, асобная гісторыя...

Такім нам убачыўся вечны вандроўнік, душа Віцебскага краю Язэп Драздовіч і яго «касмічны» аўтограф на кнізе нашага жыцця пад прыгожай назвай Беларусь.